

**ТЭОРЫЯ І ПРАКТИКА
НАВУЧАННЯ МОВАМ,
ЛІТАРАТУРАМ І РЫТОРЫЦЫ
Ў СЯРЭДНЯЙ І
ВЫШЭЙШАЙ ШКОЛЕ**

Матэрыялы міжнароднай
навукова-тэарэтычнай канферэнцыі

15-17 снежня 1997 г.

Частка II

Мінск
1998

УДК 800(072)(063) + 82.09(072)(063)

ББК 81.1

Тэорыя і практыка навучання мовам, літаратурам і рыторыцы ў сярэдняй і вышэйшай школе: Матэрыялы міжнароднай навукова-тэарэтычнай канферэнцыі (Мінск, 15-17 снежня 1997 г.). Частка II. / Беларускі дзяржаўны універсітэт. Філалагічны факультэт. Пад. рэд. Л.А.Мурынай, Ф.М.Літвінка. - Мінск: Белдзяржуніверсітэт, 1998 – 149 с.

ISBN 985-445-023-6

ISBN 985-445-025-2

Зборнік навуковых артыкулаў прысвечаны актуальным проблемам методыкі выкладання беларускай мовы і літаратуры, рускай мовы і літаратуры, рыторыкі ў сярэдняй і вышэйшай школе.

У матэрыялах разгледжаны тэарэтычныя проблемы реалізацыі новай канцепцыі моўнай і літаратурнай адукацыі ў Рэспубліцы Беларусь, атрымалі адлюстраванне практычныя распрацоўкі настаўнікаў, падрыхтаваныя згодна з новымі праграмамі і новымі комплексамі падручнікаў па мовах і літаратурах.

ББК 81.1

ISBN 985-445-023-6

ISBN 985-445-025-2

© Белдзяржуніверсітэт, 1998

анамалія, выключэннем, якое не ўласціва чалавечай прыродзе. Спustoшаны касмапаліт Караль Лятальскі лухоўна перараджаеца праз абуджэнне лепшага сардечнага пачуцця — кахання, праз вяртанне да натуральнага жыцця, да працавітага народа, цнатлівай вёскі, да машын прыроды.

Дунін-Марцінкевіч звязаеца з цікавасцю да тых старалаўніх часоў, калі прагрэс яшчэ не сапсаваў чалавечую натуру. Ідеалізаваныя часы, калі чалавек жыў у адпаведнасці з «натуральным правам», проштаяць часам сённяшнім, збэшчаным прыватнай уласнасцю і прыгонам. У сваёй трактоўцы «натуральнага чалавека» як носьбіта дабрачыннасцяў, ашэнкі згубнай ролі прагрэсу беларускі пісьменнік вельмі блізкі ў сваіх поглядах Ж.Ж.Русо. Але ў адрозненні ад французскага асветніка, ён быў прыхільнікам паступовага шляху ўдасканалення грамадства праз выхаванне чистых і высакародных пачуццяў.

Простаму «натуральному» чалавеку ўласцівы ў творах Дуніна-Марцінкевіча самыя высакародныя сардечныя якасці, пачуцце патрыятызму, замілаванасці сваім краем, здольнасць тонка і глубока адчуваць жыццё. Ён выступае носьбітам гістарычнай памяці, даўніх традыцый, жыццёвай мудрасці. Каб выклікаць у чытача большую сімпатію да селяніна, аўтар свядома ідеалізуе свайго героя, паказвае светлыя, радасныя бакі яго жыцця.

Калі Я.Чачот вучыць мужыка, то Дунін-Марцінкевіч захапляеца ім, калі Я.Чачот выхоўвае селяніна, то Дунін-Марцінкевіч лічыць, што шляхта болей захрасла ў чалавечых хібах і мае большую патрэбу ва ўнутраным ачышчэнні.

Сентыменталізм, які трапіў на Беларусь дзякуючы польскаму пасрэдніцтву, меў шэраг адметных формаў свайго пражүлення ў нашай літаратуры. Можны вызначыць дзве фазы яго быцця ў нашай культуры. Першы этап звязаны з польскамоўнай літаратурай сентыменталізму канца 18 ст., якая стваралася пісьменнікамі, што мелі дачыненне да Беларусі. У першай палове 19 ст. пачынаеца другі этап развіцця сентыменталізму, звязаны цяпер ўжо з новай беларускай літаратурай. Для яго характэрны дэмакратызм, сацыяльная завостранасць, уменне спалучацца ў творы з іншымі мастацкімі стылемі, абарона простага чалавека, увага да яго ўнутранага свету. Сентыменталізм і нашай літаратуры вельмі плённа ўжываў фальклорную вобразнасць і мастацкія сродкі. Беларускім сентыменталістам была сугучна ідэя «натуральнага чалавека» Ж.Ж.Русо, сцвярджэнне роўнасці ўсіх перад богам, адмаўленне сучаснай цывілізацыі як першапрычыны людскіх бедаў.

У другой палове XIX ст. сентыменталізм як мастацкая з'ява ўжо амаль не развіваўся, але мастацкі вопыт сентыменталізму, увага да ўнутранага свету пачуццяў, абарона чалавека пакрыўданага знайшоў свой праяз у наступных літаратурных пакаленнях.

І. А.Мальдзіс. Традыцыі польскага Асветніцтва ў беларускай літаратуре XIX стагоддзя. Мн., Навука і тэхніка, 1972, с.5.

Жардэцкая А.У. (Мінск)

ВЫХАВУЧАЕ УЗДЗЕЯННЕ ТВОРАЎ АБ ЧАЛАВЕКУ І ПРЫРОДЗЕ (з вопыту працы са студэнтамі)

Чалавек і прырода... Гэта двухадзіны свет, вельмі складаны, прывабны і таямнічы, ніколі да канца не пазнаны. Паміж чалавекам і прыродай існуе цесная ўзаемасувязь, якая ляжыць не на паверхні, а патрабуе глыбокага пранікнення, асэнсавання.

Праблема ўзаемаадносін чалавека і прыроды — адна з найбольш старажытных праблем літаратуры. Яна адначасова з'яўляеца і самай універсальнай. Ад сусветна вядомых старажытных эпічных твораў і лірычных заклінанняў да сучаснага філософскага рамана цыгнецца, трывалая і ўстойлівая традыцыя мастацкага познання чалавекам акаляючага свету і свайго месца ў ім. Асэнсаванне гэтага свету і грамадскіх адносін людзей, паглыбленае познанне прыроды і ўнутранага свету асобы адбываліся заўсёды адначасова і ў непарыўнай сувязі. Амаль усе эстэтычныя і філософскія канцепцыі зараджаліся і развіваліся ў цеснай сувязі з неадольным імкненнем разгадаць таямніцу ўзаемаадносін чалавека і прыроды.

Таму зразумела, што творам аб чалавеку і прыродзе як у школьніх праграмах, так і праграмах ВНУ адводзіша значнае месца. Вывучэнне гэтых твораў нельга абліжаць толькі паказам майстэрства пісьменніка, бо ў такім выпадку пейзажныя малюнкі будуть пазбаўлены чалавека-знаўчага зместу і ператворацца ў чиста дэкаратыўную з'яву. Бельмі важна, каб студэнты ўспрынялі пісіхалагічны падтэкст апісання прыроды, зразумелі канцепцыю пісьменніка.

Ужо пры азнаймленні з аўтабіографічнымі звесткамі пісьменнікаў студэнты пераконваюцца, што прырода роднага краю, яго хараштво былі для кожнага з іх крыніцай радасці, бадзёрасці, творчага натхнення. Яны ўсіхваліваны, з вялікай любоўю пішуць пра ту эямлю, на якой выраслі, якая дала ім сілы. Родныя пейзажы дапамагаюць пісьменнікам больш пранікнёна выказаць жывое пачуццё да Радзімы, глыбей раскрыць душу свайго народа.

I. Пташнікаў, напрыклад, нязменна прайўляе вялікую зацікаўленасць да свайго роднага краю, да жыцця землякоў – жыхароў паўночнай Міншчыны. Родныя мясціны адлюстраваны ў многіх творах гэтага пісьменніка, у тым ліку і ў рамане "Мсціжы".

Марілёўшчыне, родны бацькоўскай зямлі, людзям гэтага краю прысвячае свае творы В. Карамазаў. Яго раман "Пушча" расказвае пра ўнікальную красу лясоў над Сожам, пра людзей, якія жывуць у зямных клопатах і канфліктах.

Пра свой родны палескі край ўсіхваліваюць В. Казько і А. Жук. Сёння на Палессі адбываюцца грандыёзныя падзеі: асушваюцца балоты, ствараюцца шматгаліновыя комплексныя гаспадаркі, мяніецца ў цэлым воблік краю. Ўсё гэта знайшло сваё адлюстраванне ў рамане В. Казько "Неруці" і ў аповесці А. Жука "Паляванне на Апошняга Жураўля".

Як спіярджаюць даследчыкі, адкрыцце свету прыроды ў мастацтве належыць рамантыкам. Менавіта яны ўбачылі прыроду, як ідэальны свет хараштва і высокай гармоніі, ператварылі яе з фону ў аднаго з галоўных герояў.

Пры вывучэнні творчасці Адама Міцкевіча студэнты пераконваюцца, што беларускую прыроду, бадай, адным з першых "адкрыў" сваім суайчыннікам менавіта ён, рамантык Адам Міцкевіч. З вялікай любоўню паэт апісаў у сваіх творах сціплае хараштво беларускіх задуменных палёў і ўзгоркаў, дрымучых пушчаў, прывольнага Нёмана і сінявокай Свіцязі.

Традыцый польскага паэта наследаваў В. Дунін-Марцінкевіч. У яго творах беларуская прырода ўпершыню была ўспрынята вачамі беларуса. Як адзначае А. Лойка, "паэтызація, рамантызація красы роднай зямлі ў эпасе Дуніна-Марцінкевіча была звязана ужо толькі з такім ідэальным, крыніцы якога нішто не зацярушвала". [1]

Працягваючы традыцыі беларускай літаратуры XIX ст., у першую чаргу В. Дуніна-Марцінкевіча і Янкі Лучыны, Якуб Колас раскрываў прыгажосць любага яму з дзяшніства краю, але ў той жа час Коласаўская паэтызація прыроды не ідзе ні ў якое параліннне з пейзажнымі малюнкамі яго папярэднікаў. У Коласа жывапіс словам больш тонкі, разнастайны. Жывапіс гэты тыпова беларускі, ён звязаны з народным светаадчуваннем, светабачаннем.

Чалавек і праца, селянін і праца – гэта скразная тэма коласаўскай творчасці, яе важны аспект – чалавек і прырода. У коласаўскіх пейзажах увасоблена выразная пазіцыя – актыўнае стаўленне аўтара да ўсяго навакольнага свету. Паказваючы жыццё герояў у яго сацыяльна-бытавой абумоўленасці, рэальна яго ўзнаўляючы, Колас глядзіць значна далей і глыбей. "На простор, на шырокі простор!" – у гэтых словах не толькі заклік да рэвалюцыі, але і заклік, імкненне трапіць у свет прыроды, прыгажосці, у свет, дзе чалавек можа дыхаць на поўныя грудзі, дзе яго сапраўдная сутнасць зможа знайсці сабе найбольшую адпаведнасць, раскрыцца поўна і хвалююча. Прырода ў творах Коласа паўстae той чароўнай краінай, у якой герой і сам аўтар знаходзяць вышэйшы сэнс жыцця. Творы Якуба Коласа накіроўваюць студэнтаў на глыбокі філасофскі раздум, чым для іх з'яўляецца свет прыроды і якое месца яны займаюць у гэтым свеце.

Моцна звязаны з зямлём, з навакольным светам многія герой сучаснай беларускай прозы. Не ўяўляюць сябе без сваіх балот, азёр, рэк герой В. Казько і А. Жука. Паляшук выйшаў з балота, для яго яно было родным домам. Балоты "не толькі засцілі свет, пладзілі

з'яд і жоўта марылі княжборцаў ліхаманкамі, але і кармілі іх, адорвала ягадай-журавінай, давалі траву і дровы і птушку на стол, укрывалі ад ворага" [2]. Суровая, але блізкая сэрцу палешукоў прырода давала ім усё неабходнае для жыцця.

Шмат на Палессі было птушак, асабліва буслоў, і "шмат чаго было ў палешукоў ад гэтых буслоў, шмат чаго і ў гэтых птахаў у белы світках ад людзей, што жывуць у палескім краі. Аднолькава сціплыя яны і маўклівыя". [3] Больш таго, птушкі, як і людзі, моцна прывязаны да родных мясцін. Яны, як і людзі, умеюць захоўваць вераношь. І наогул, на думку пісьменніка, яны жывуць па тых жа законах, што і людзі, і "прылісваюшь" ім гэтыя законы самі ж людзі.

Адзначаючы шмат агульнага ў паводзінах, у зневінім выглядзе чалавека і птушак і пераносячы маральныя каштоўнасці людзей, вытрацаваныя шматвекавой гісторыяй, на жыццё птушак, пісьменнік тым самым падкрэслівае адзінства чалавека і прыроды, іх арганічную ўніверсальність.

Глыбокім філасофскім раздумам прасякнуты тыя старонкі твораў сучаснай беларускай прозы, дзе размова ідзе аб месцы чалавека ў прыродзе, яго ўзаемадносіны з ею. Пісьменнікі не вылучаюць чалавека з прыроды, але не раствараваюць яго ў ей. Яны прымушаюць свайго героя адчуць сябе часцінкай вялікага сусвету, дзе ўсё так мудра прыдумана, дзе ноч змяняе дзень і наадварот, дзе тошча "нейкая загадка ў гэтай вечнай вадзе, якую давала зямля. Давала і берагла" [4].

Думкі аб вечнасці жыцця глыбока хвалуюць героя І.Пташніка Андрэя Вялічку. Апынуўшыся ў лесе і гледзячы на дрэва, ён глыбока задумваецца над сэнсам жыцця, над таямніцамі сусвету. Яго зноў і зноў ахопішаюць думкі аб тым, што зямля — аснова жыцця не толькі для чалавека, але і для ўсяго жывога. "Хай бы было так і ў чалавека, як у дрэва, — падумаў ён пра грушу. — Яно глыбока карані пускае, наперад думае пра сябе. Потым альбо парубяць яго, альбо мароз прыхваціць, як у фінскую вайну, — паразіткі пусціць. Зноў пачынае жыць... З зямлі...". [5]

Прырода мудрая, чалавек павінен быць яшчэ мудрэйшым, бо ён адзіная разумная істота на зямлі — такая думка гучыць у многіх творах сучаснай беларускай прозы. Чалавек, як адзначаюць пісьменнікі, павінен быць сапраўдным гаспадаром на зямлі, і ў адрозненне ад іншых істот яму неабходна ўмець пазнаваць законы прыроды і правільна іх выкарыстоўваць.

У век навукова-тэхнічнай рэвалюцыі чалавек парушыў гэтыя законы. Дзве культуры — культура прыроды і культура чалавека — у нечым разышліся, пайшлі насуперак адна адной.

Даследуючы жыццё нашага сучасніка, пісьменнікі сутыкаюцца з сур'ёзным псіхалагічным парадоксам: навукова-тэхнічная рэвалюцыя палегчыла жыццё чалавека, але гэта палегчанае жыццё тоць у сябе нейкую незадаволенасць.

Непрадуманае ўмяшанне чалавека ў прыродныя працэсы прывяло да таго, што ў многіх месцах Палесся амаль цалкам знік лес. Так, у Княжборы, дзе адбываюцца падзеі, апісаныя у рамане В.Казыко "Неруш", за адну вясну, за адно лета знікла ўсё: высякалі дубы, а прапалі і грыбы. У бядотным становішчы апынуліся зяяры і птушкі. Палескія буслы вымушаны былі пакінуць свае родныя месцы.

Вынік аказваецца больш супяречлівым, чым яго чакалі. Так заяўляе пра сябе складанасць эканамічных праблем у наш час, складанасць; якая напаўняе глыбокім, сапраўды жыццёвым драматызмам і вобраз Мацвея Роўды. Шэраг хвалючых пытанняў паставіла жыццё перад гэтым героем: як накарміць хлебам сваіх аднавяскоўцаў, дзе ўзяць зямлі, каб вырасіць яго. Карэнны палишук, ён пачынае змагацца з балотам толькі з высакародных імкненняў: хоча палепшиць жыццё сваіх землякоў, вырваць іх з-пад улады балот, даць ім больш добрай, урадлівой зямлі. Усе яго клопаты і хваляванні "зыходзіліся і замыкаліся на адным — на хлебе". Жыццё паставіла перад ім выбар — балоты ці хлеб. "Дык хай будзе лепш хлеб", — выграшае Мацвей.

Зыходная пазіцыя яго, на першы погляд, здаецца па-сапраўднаму высакароднай і неабходнай. Але, не жадаючы сам таго, Мацвей Роўда груба парушае той біялагічны рэжым, які з'яўляецца асновай захавання прыроды і яе багаццяў.

Мацвей Роўда быў перакананы у тым, што ён служыць вышэйшай мэце —

накарміць людзей, даць ім хлеб. Аднак менавіта ў гэтым і хаваеща самападман, бо нельга лічыць вышэйшай мэтай тое, што з'яўляецца толькі сродкам да яе дасягнення. А сапраўдная мэта – гэта выхаванне чалавека—творцы, гаспадара, стваральніка. І як толькі ў нашай свядомасці адбываеца гэта падмена, як толькі мы страчаем з поля зроку гэтую вышэйшую мэту, мы становімся небяспечна абмежаванымі ў сваі гаспадарчай дзеянасці" [6].

Пісьменнікаў надзвычай хвалюе, што неразумныя адносіны да прыроды псуюць перш за ўсё самога чалавека, робяць яго празмерна раізыналістычным, чэрствым, эгаістычным. Гэта страты духоўныя, і яны, бадай, самыя вялікія ў век навукова-тэхнічнай рэвалюцыі. Адсюль і такая, даволі распаўсюджаная ў наш час з'ява, як браканьеरства. Чалавек падымае руку на свайго "малодшага брата", на звера, птушку і пры гэтым часта прайўляе жорсткасць і бессардэнсць.

Браканьеरства, на думку пісьменнікаў, гэта не толькі учынак, а псіхалогія, спосаб жывіцця, гэта антычалавечнасць, уласцівай не толькі таму чалавеку, які забіў жураўля, рыбу, але і другому, які дзесьці ў кабінцы плануе знишчэнне прыроды, яе лясоў, яе вод, адным словам – крыніц далейшага нашага існавання". Пісьменнікі смела выступаюць супраць любога прайўлення браканьеरства, усім пафасам сваіх твораў яны даказваюць, што браканьеरства – анамалія маральнаага клімату нашага грамадства, барацьба супраць яго – гэта ў першую чаргу барацьба за чалавека, за яго маральнае ўдасканаленне.

У творах сучаснай беларускай прозы сцвярджаецца, што ад чалавека ў адносінах яго да прыроды залежыць многае: ён можа нарощваць ці паслабляць супярэчнасці і разлад. У гэтай яго ўладзе, якой ён надзелены як адзінай разумнай істота, заключаецца і яго адказнасць. У сваю чаргу прырода таксама ўздзейнічае на чалавека, і сіла гэтага ўздзейння надзвычай вялікая. Прыйода для чалавека – крыніца радасці, бадзёрасці, любові да жыцця. Дзякуючы ёй чалавек зразумеў, што ў свеце ёсць не толькі патрэбнае, але і прыгожае ў прыродзе, разумець і берагчы яго – адказная і пачэсная задача літаратуры і мастацтва. Літаратура павінна так выхаваць чалавека, каб драпежнае жаданне ўзяць, знишчыць заглушалася ўнутранай патрэбнасцю працягнуць "прыгожае імгненне".

Такім чынам, тэма ўзаемадзейння чалавека і прыроды становішча ў сучаснай літаратуры тэмай праверкі чалавека на шчырасць, духоўную шчодрасць, гуманізм, яна набыла філософскае гучанне. У творах самых разнастайных жанраў пісьменнікі імкнуцца паказаць, што прырода — гэта не толькі "тіганцкая будаўнічая пляцоўка", не толькі сродак існавання і асяроддзе пражывання чалавека, але і яго радзіма, зямля, на якой жылі яго продкі, будуць жыць яго дзеці і ўнуکі.

Творы аб узаемадзейннях чалавека і прыроды з'яўляюцца надзвычай каштоўнымі ў справе выхавання студэнтаў, фарміравання ў іх уяўлення пра добро і зло, месца і прызначэнне чалавека і навакольным свеце. Яны абуджваюць у моладзі прагу духоўнасці, выпрацоўваюць уменні разважаць над маральнымі проблемамі, заклікаюць не толькі бачыць прыгожае, а і сцвярджаюць прыгожае ў самім сабе, ва ўсім свеце.

1. Лойка А.А. Гісторыя беларускай літаратуры: Дакастрычнікі перыяд. Мн., 1977. С. 157.
2. Казько В. Неруш / Раман. Мн., 1983. С. 63.
3. Казько В. Неруш / Раман. Мн., 1983. С. 6.
4. Жук А. Паляванне на Апошняга Жураўля / Аповесці, апавяданні. Мн., 1982. С. 101.
5. Пташнікаў І. Выбранныя творы. Т.2. С. 388.
6. Адамовіч А., Казько В. Мальчик с лебедем // Літературная газета. 1984. 18 лістапада.

Казакова Т.П. (Мінск)

ПРАБЛЕМЫ ВЫВУЧЭННЯ ЎРАЧЫСТАГА КРАСАМОЎСТВА ПАЧАТКУ XV СТ. У ВЫШЭЙШАЙ ШКОЛЕ

Пры вывучэнні жанру аратарскай прозы прынцыпова важна ўлічваць тэзіс аб няспынасці літаратурнага працэсу, аб пераемнасці і творчым развіцці традыцый, калі "ўзнікае новае тварэнне як гістарычны момент сучаснасці" [1]. Станаўленне урачыстага красамоўства на ўсходнеславянскіх землях адбывалася ва ўмовах зацвярдзення

СОДЕРЖАНИЕ

Секция "Методика выкладания беларуской литературы ў ВНУ"

АСТРАУХ А.Э. (Гродно) <i>Мастацкі свет як літаратуразнаўчая катэгорыя (на ма-</i>	3
<i>тэрыяле паэзii Р.Барадуліна)</i>	
БУРДЗЯЛЁВА І.А. (Мінск) <i>Беларускі сентыменталізм у кантыксе ёўрапейскай</i>	6
<i>літаратуры. Праблемы вывучэння</i>	
✓ ЖАРДЕЦКАЯ А.У. (Мінск) <i>Выхавучае уздзеянне твораў аб чалавеку і прыродзе (з</i>	9
<i>вопыту працы са студэнтамі)</i>	
КАЗАКОВА Т.П. (Мінск) <i>Праблемы вывучэння ўрачыстага красамоўства пачатку</i>	12
<i>XV ст. у вышэйшай школе</i>	
КАЎПАК Н.Р. (Віцебск) <i>Метафара як сродак вобразнага асваення рэчаінасці ў</i>	15
<i>паэзii Рыгора Барадуліна</i>	
ЛЯВОННАВА Е.А. (Мінск) <i>Традыцыя «рэчаінасці» ў беларускай паэзii: Р.М.Рыльке</i>	19
<i>—А.Разанаў (Да праблемы вывучэння беларускай літаратуры ў кантыксе</i>	
<i>сусветнай)</i>	
МАКСІМОВІЧ В. (Мінск) <i>Актуальныя пытанні вывучэння творчасці Янкі Купалы</i>	21
ФАЛАЛЕЕЎ У.У. (Мінск) <i>Дакладнасць пераклада мастацкага твора і яе роля ў пра-</i>	25
<i>цэсе навучання беларускай літаратуры</i>	
ШЫНКАРЭНКА В.К. (Гомель) <i>Асаблівасці паэтыкі гістарычнай прозы В.Іната-</i>	28
<i>вай</i>	

Секция "Выкладанне рыторыкі ў вышэйшай і сярэдняй школе"

АНТОНОВА С.М. (Гродно) <i>Риторика как филологическая специализация: концеп-</i>	31
<i>ция. Система и опыт подготовки по специализации Г.02.02.04 в Гродненском</i>	
<i>госуниверситете</i>	
ВЫГОННАЯ Л.Т., МЕЛЮК А.А. (Мінск) <i>Выразительность и временная органи-</i>	32
<i>зация устной речи</i>	
ЖДАНЕНЯ Г.Н. (Гродно) <i>Методика подготовки учителя-ритора в системе фило-</i>	35
<i>логического образования словесника</i>	
ИГНАТОВИЧ Т.В. (Мінск) <i>Формирование навыков конструктивного общения при</i>	38
<i>изучении жанра дискуссии в школе</i>	
МАМОНТОВА Л.И. (Могилев) <i>Формы работы по овладению навыками ведения</i>	40
<i>дискуссий, полемики</i>	
НІКАЛЯЕНКА І.У. (Мінск) <i>Азнаемленне з прыёмамі падрыхтоўкі інфармацыйнай</i>	43
<i>правовы напулярнага харектару на занятках па рыторыцы ва універсітэце</i>	
ТРЕТЬЯКОВА Г.Н. (Мінск) <i>Речевое воздействие в риторическом аспекте</i>	47
ШАНТАРОВИЧ С.А. (Мінск) <i>Контактоустанавливающие средства в жанре ли-</i>	
<i>тературных раздумий</i>	51

Секция "Методика преподавания русского языка в средней школе"

ВОРОБЕЙ Л.Н. (Мінск) <i>Текст: теория и практика обучения в 5-7 классах средней</i>	54
<i>школы</i>	
ГАМЕЗО Л.Н. (Мінск) <i>Основные методы и приемы обогащения словарного запаса</i>	57
<i>школьников при изучении лексики родного языка</i>	
ГВОЗДОВІЧ Г.А. (Мінск) <i>Лингвистическая терминология и школьные учебники</i>	59
<i>литературы и культуры речи школьников</i>	
ДОЛБІК Е.Е. (Мінск) <i>Изучение темы "предлог" в 7 классе</i>	64
ЕРОШЕВІЧ А.В. (Мінск) <i>Современное осмысление традиционной методики раз-</i>	66
<i>вивающего обучения</i>	
ИГНАТОВІЧ Т.В. (Мінск) <i>Лингвистический анализ в диалоге "читатель —</i>	69
<i>текст"</i>	
КІТАЕВА Т.В. (Мінск) <i>О практической ценности функционально-семантической</i>	